

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. Лепш знізіць актыўнасць і плысці за вадой. Ёсць магчымасць на гэтым тыдні палепшыць адносіны з калегамі на рабоце.

ЦЯЛЕЦ. На гэтым тыдні збярыцеся з сіламі і змірыцеся з тым, што адбываецца. Змяніць сітуацыю вы пакулы не можаце.

БЛІЗНЯТЫ. З'явіцца рэальны шанс атрымаць менавіта тое, чаго вы моцна хочаце. І ў першую чаргу гэта датычыцца асабістага тага жыцця.

РАК. Настройцеся на сур'ёзны і рашучы дзеянні, але ўлічыце, што безразважная рызыка можа пашкодзіць. Так што старанны аналіз сітуацыі проста неабходны.

ЛЕЎ. Пажадана не адкладаць завяршэнне важных спраў на рабоце і нарэшце прыняць канчатковае рашэнне ў асабістым жыцці.

ДЗЕВА. Можа быць складана перакрывацца з вырэннем сваіх праблем на праблемы навакольных.

ШАЛІ. Зможаце дасягнуць поспеху, хай прамежкавага, але ён акажацца не менш каштоўны, чым іншая буйная перамога.

СКАРПІЁН. Можаце разлічвацца на поспех на працягу практычна ўсяго тыдня, прычым у розных сферах жыцця.

СТРАЛЕЦ. Паспрабуйце сабрацца, бо менавіта цяпер вы зможаце выра-

шыць нават самыя, здавалася б, непераадольныя праблемы ў прафесійнай сферы. Калі, вядома, не будзеце марнаваць час і сілы на крытыку навакольных і жаль да сябе.

КАЗЯРОГ. На гэтым тыдні паспрабуйце выкінуць з галавы ўсё, што не спрыяе вашаму развіццю. Не чапляйцеся за старое, ад перамен, у тым ліку рэзкіх і нечаканых, вы толькі выйграеце.

ВАДАЛІЎ. Пачуцці здабудуць глыбіню, а думкі — узвышанасць. Асабліва ўдалы гэты час для тых, каму ў рабоце неабходная Муза.

РЫБЫ. Перад вамі могуць адкрыцца новыя магчымасці ў прафесійнай сферы. Не адмаўляйцеся ад заключэння здзелак і наладжвання патрэбных і карысных кантактаў.

СЁННЯ

Сонца

Table with 4 columns: Location, East (Усход), West (Заход), Day of month (Даўжыня дня). Rows include Minsk, Vitebsk, Mhary, Gomel, Grodno, and Brest.

Месяц

Першая квадра 7 жніўня. Месяц у сузор'і Стрельца.


Імяніны

Пр. Анфісы, Марфы, Клімента, Мікалая, Навума. К. Ірыны, Кллары, Тэрэзы, Эдзіты, Рамана, Рамуальда.



Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

ЗАЎТРА



Даты Падзеі Людзі

9 ЖНІЎНЯ

1917 год — 102 гады таму ў Мінску выйшаў першы нумар газеты «Звязда». Сёння рэдакцыя выпусціла 29016-ы нумар.

1944 год — у Мінску арганізаваны аўтазборачны завод (пазней на яго базе створаны Мінскі аўтамабільны завод — МАЗ).

1984 год — адкрыўся Мінскі заапарк на вуліцы Ташкенцкай. Яго папярэднікам быў жывы куток, створаны раней з ініцыятывы работнікаў Мінскага аўтазавода, у якім знаходзілі прытулак жывёлы і птушкі, што трапілі ў бяду.

Міжнародны дзень карэнных народаў свету. Упершыню ўстаноўлены Генеральнай Асамблеяй ААН у рамках абвешчэння 9 жніўня 1994 года Міжнароднага Дзесяцігоддзя карэнных народаў свету.

неты стаяць агульныя праблемы, звязаныя з абаронай уласных правоў як самабытных народаў.

1173 год — на Кафедральнай плошчы Пізы быў закладзены першы камень званіцы сабора Санта-Марыя Асунта, якая ўвайшла ў гісторыю пад назвай Пізанскай вежы.



Будаўніцтвам званіцы займаўся майстар Гульельма з Інсбрука і Банана. Аднак, пабудоваўшы першы паверх вышыняй 11 метраў, Банана пабачыў, што званіца адхілілася ад вертыкалі на чатыры сантыметры.


З пяцідзесяцігоддзем сумеснага жыцця, з залатым вяселлем, шчыра віншум сужэнцаў МАЗЖАРАВЫХ!



Звяздоўцы.

УСМІХНЕМСЯ

— Што будзеш рабіць у адпачынку? — А што, і ў адпачынку таксама трэба нешта рабіць?..



Адзінае, што магло зламацца ў савецкай мясарубцы, — гэта стол, да якога яна мацавалася.

— Пятровіч, ты можаш працаваць? Ужо выйшаў з жапою? — Я магу працаваць прамма адтуль.

caricatura.ru

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНИКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВИНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК. Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда». НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81. Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by; e-mail: info@zviazda.by, (для зваротаў): zvarot@zviazda.by. Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 2787. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЕКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by. Нумар падпісаны ў 19.30 8 жніўня 2019 года.